

ЗВЯЗДА

Орган ЦК і МК КП(б)Б, ЦВК і СНК БССР

№ 43 (5417)
НАДЗЕЛЯ
23
ЛЮТАГА
1936 г.
Год выдання XIX

Няхай жыве XVIII гадавіна непераможнай Чырвонай арміі!

Прамова таварыша СТАЛІНА

НА УРАЧЫСТЫМ ПАСЯДЖЭННІ МОССОВЕТА, ПРЫСВЕЧАНЫМ ДЗЕсяцігоддзю Чырвонай арміі
(НАДРУКАВАНА ў «ПРАВДЭ» 28 ЛЮТАГА 1928 г.)

15-ГОДДЗЕ
ДЗЯРЖАНА

ПІСЬМО тав. СТАЛІНА ДА ЛЕНІНА АБ ПЛАНЕ ЭЛЕКТРЫФІКАЦЫ

Апошнія тры дні я меў магчымасць прачытаць зборнік «План электрыфікацыі Расіі». Хвароба дапамагла (яна худа без лабра!). Выдатная, добрая складзеная кніга. Майстарскі нарыс сапраўды адзінага і сапраўды дзяржаўнага гаспадарчага плана без двусэнсў. Адзіная ў наш час марксісцкая спроба падвадзіць пад савецкую надбудову гаспадарства адсталыя Расіі сапраўды рэальнай і адзінай магчымай для нашых умовах тэхнічна-вытворчай базы. Памітаеце дэкаці «план» Троцкага (яго тэзісы «гаспадарчага адраджэння» Расіі на аснове масавага прымянення да аб'ектаў дэкаці прамысловасці працы неваліфікаванай сямейна-рабочай масы (спратарміі). Якое ўобшча, якая адсталасць у параўнанні з планам ГОЭЛРО! Сірэнькія «свабодныя» літчы слабе ісекаўскім героем, гвалівым «свабодным» Расію Сагаі старына. А чаго варта дэкаці «адзінага плана», якія то і справа з'яўляюцца ў нашым друку на ганьбу нам, дзяржаўныя пратэставыя «свабоды» (на самой справе маілуўчына) Гыкава, усё лічы крыўкучына ГОЭЛРО і павушы пагрусма ў рудніце...

Мая думка:

- 1) Не траціце больш ні адной хвілінкі на балбасны аб плане.
- 2) Пацаць неадкладна працягнуць прыступ да справы.
- 3) Інтэрэсам гэтага прыступу падвадзіць прынамсі адну трэць (1/3) нашай работы (дзе трэці пайдзе на «бюжэты» патрэбы) на лодзе матэрыялаў і людзей, аднаўленню прадпрыемстваў, размярванню работнай сілы, дастаўцы харчовых прадуктаў, арганізацыі баз сямейнага і самага слабавання і інш.

4) Паколькі ў работніках ГОЭЛРО пры ўсім добрым якасці усё-ж не хапае здаровага прагматызму (абдувацца ў артыкулах прафесарска імпатэнтнасці), то абавязкова ўліць у «планавую» камісія да іх людзей жывой практыцы, якія дзейнічаюць на прычыне «выкананне дэкаці», «свабоды» і тэрміну і інш.

5) Абавязваць «Правду», «Известия», «Советскую рабочую» і іншыя партыяў і газет «Плана электрыфікацыі» як у асноўным, так і ў канкрэтных, дэкаціх асобных планах, гэта-ж «План электрыфікацыі», што ўсе астатнія «планы» — адна балбасна, пустая і шkodна.

ВАШ СТАЛІН,
Сакавік 1921 г.

Няхай жыве Чырвоная армія!
Няхай жыве яе кіраўнікі!

Няхай жыве дыктатура пролетарыята, народнаўшная Чырвоная армія, даўшая ёй перамогу ў ўважлівае нас славаі! (Бурныя працяжныя апладыменты).

Узнагароджанне работнікаў Дзяржплана

У сувязі з 15-годдзем арганізацыі Дзяржаўнай планавай камісіі пры СНК СССР і паспяховай яе работы на планаванні народнай гаспадаркі, Цэнтральны Выканаўчы Камітэт Саюза ССР узнагародзіў ордэнамі рад кіруючых работнікаў планавання.

Ордэнам Леніна ўзнагароджаны: тав. В. І. Менлаук — старшыня Дзяржаўнай планавай камісіі; Г. І. Смірнов — намеснік старшыні Дзяржаўнага планаванага ўрада; А. А. Краваль — начальнік Цэнтральнага кіраўніцтва народнаўскага гаспадарчага ўрада Дзяржаўнага ССР; Г. І. Грабцов — член Дзяржаўнага планавай камісіі першага складу.

Ордэнамі Працоўнага Чырвонага сцяга ўзнагароджаны 16 старэйшых работнікаў Дзяржплана, у тым ліку тав. Г. М. Крмынаноў — старшыня Дзяржаўнага планаванага ўрада першага складу, а таксама І. Г. Александроў, В. Р. Вільямс і С. П. Струмілін — члены Дзяржаўнага планавай камісіі першага складу.

Ордэнам «Знак Почета» ўзнагароджана 11 чалавек.



Таварышы СТАЛІН і ВАРШЫЛАЎ у прэзідыуме нарады перадавых калгаснікаў і калгасніц Узбэкістана, Казакстана і Кара-Калпакі з кіраўнікамі партыі і ўрада 19 снежня 1935 года. Фото Ф. КИСЛОВА (Саюзфото).

Наша доблесная Чырвоная армія

Сёння ўся краіна вялікага Союзнага Саюза, а з ёй і працоўныя ўсёго свету святкуюць 18-годдзе нашай слаўнай непераможнай Чырвонай арміі.

Калі агаліцеля баяна белых генералаў акружыла з усіх бакоў маладушная рэспубліка Советаў, Владимир Ильич кінуў кліч:

«Наперад, таварышы чырвоная армія! На бой за рабоча-сялянскую ўладу, супроць памешчыкаў, супроць царскіх генералаў! Перамога будзе за намі!».

Рабочыя і працоўныя сяляне кінуліся ў бой на абарону заваяванай Кастрычніка.

Адначасова асабліваці Чырвонай арміі, таварыш Сталін на пленуме Моссовета ў 1923 годзе таварыш:

«Першая і асноўная асабліваці нашай Чырвонай арміі заключаецца ў тым, што яна ёсць армія вызваленых рабочых і сялян, яна ёсць армія Кастрычніцкай рэвалюцыі, армія дыктатуры пролетарыята».

Другая асабліваці нашай Чырвонай арміі заключаецца ў тым, што яна, наша армія, з'яўляецца арміяй братнасці паміж народамі нашай краіны, арміяй вызвалення прыгнётаных народаў, арміяй абароны свабоды і незалежнасці народаў нашай краіны».

«Наперад, трэцяя асабліваці Чырвонай арміі. Заключаецца яна ў духу інтэрнацыяналізма, у пацуючых інтэрнацыяналізма, працякаючых усю нашу Чырвоную армію».

І імяна дзякуючы гэтым асабліваціям наша доблесная Чырвоная армія, кіруючая правядзіма пролетарыята, перамагла ворагаў.

Ніякі пераходны не магі зламаць волю паўстаўшага народу супроць сваёй прыгнётальнасці.

Ніякая тэхніка капіталістаў не ў стане была процістаяць той велізарнай сіле, увазобленай ў Чырвонай арміі, якую кіравалі Ленін і Сталін.

Паст Тіханав у сваім вершы «Пераком» даў яркую карціну таго часу і тых умоў, пры якіх прышлося біцца Чырвонай арміі.

«Катэтыя звезды, к алмазу алмаз,
В кипарисовых рощах ветер затих,
Винтовая, подсушок,
Противогаз —
И хлеба фунт на троих»...

Белыя генералы, гэтыя выразлі ролу чапалетата, самым авярэлым чынам адзеквалі з тых, хто трапіў да іх у палон.

Яны прымянялі самыя жорстыя катаванні, яны ўзаскрасалі і прымушвалі ўсе сродкі сярэдня-вяковай інквізіцыі супроць чырвонаярмейцаў, бо яны ведалі, што кожны чырвоны воін — гэта безаветна адданы баць справе комунізма.

Владимир Маякоўскі ў сваёй слаўнай паэме «Ленін» назваў най арка паказаў тое, што няма

Старшыня: Ад імя Цэнтральнага Камітэта Усеаюнавай Комуністычнай партыі слова мае таварыш Сталін. (Бурныя апладыменты, крыкі «ура», «ура», «ура», вітаюць таварыша Сталіна).

Сталін: Таварышы, дазвольце вітаць ад імя Цэнтральнага Камітэта нашай партыі байцоў нашай Чырвонай арміі, байцоў нашай Чырвонага флота, байцоў нашай Чырвонай авіяцыі, нарэшце, нашых дзяржаўнікаў, узброеных рабочых СССР.

Партыя ганарыцца, што ёй удалося стварыць адпаведнай рабочых і сялян першую ў свеце Чырвоную армію, у найвялікшых бойках адстойваючы і адстаўваючы свабоду рабочых і сялян.

Партыя ганарыцца, што Чырвонай арміі удалося з гонарам прайсці шлях жорстых баёў з унутранымі і знешнімі ворагамі рабочага класа і сялянства нашай краіны, што ёй удалося аформіць у найвялікшую баявую рэвалюцыйную сілу на страх ворагам рабочага класа, на радасць усім прыгнётаным і паднявольным.

Партыя ганарыцца, што Чырвонай арміі, праішоўшы доўгі шлях вызвалення рабочых і сялян ад арміі памешчыкаў і капіталістаў, заваявала, нарэшце, сабе права святкаваць свой юбілей на дэкацім годзе свайго нараджэння.

Таварышы, у чым сіла, дзе крыніца сілы нашай Чырвонай арміі?

У чым заключаюцца тыя асабліваці, якія карэнным чынам адрозніваюць нашу Чырвоную армію ад усіх і ўсіх армій, калі-небудзь існаваўшых у свеце?

У чым тыя асабліваці, якія складаюць крыніцу сілы і магутнасці нашай Чырвонай арміі?

Першая і асноўная асабліваці нашай Чырвонай арміі заключаецца ў тым, што яна ёсць армія вызваленых рабочых і сялян, яна ёсць армія Кастрычніцкай рэвалюцыі, армія дыктатуры пролетарыята. Усе да гэтага часу існаваўшыя арміі, які-б яны ні мелі склад, з'яўляюцца арміямі ўварожэння ўлады капітала. Яны былі і засталіся арміямі панавання капітала. Буржуа ўсіх краін хлусіць, калі гаворыць, што армія палітычна нейтральна. Не верна гэта. У буржуазных дзяржавах армія паабудлена палітычнай праў, яна адхілена ад палітычнай арміі. Гэта верна. Але гэта ў ней-сім не значыць, што яна нейтральна палітычна. Наадварот, заўсёды ў ўсюль, ва ўсіх капіталістычных краінах армія ўдзяляе і ўдзяляе ў палітычным барацьбу, служачы абароні палітычна рабочых. Хіба гэта не перна, што армія падзяляе там рабочых, што яна служыць там аплатна паную? У адрэзненне ад такіх армій, наша Чырвоная армія мае тую асабліваці, што яна з'яўляецца арміяй уварожэння ўлады рабочых і сялян, арміяй уварожэння дыктатуры пролетарыята, арміяй вызвалення рабочых і сялян ад арміі памешчыкаў і капіталістаў. Наша армія ёсць армія вызвалення працоўных.

Другая асабліваці нашай Чырвонай арміі заключаецца ў тым, што яна, наша армія, з'яўляецца арміяй братнасці паміж народамі нашай краіны, арміяй вызвалення прыгнётаных народаў, арміяй абароны свабоды і незалежнасці народаў нашай краіны.

Таварышы, трэцяя і асноўная асабліваці нашай Чырвонай арміі заключаецца ў тым, каб гэта асабліваці нашай арміі, гэта яе блізкасць, яе блізкасць з рабочымі і сялянамі, была захавана і замацавана за нашай Чырвонай арміяй.

Пажаданні партыі, яе задача заключаюцца ў тым, каб гэта асабліваці нашай арміі, гэта яе блізкасць, яе блізкасць з рабочымі і сялянамі, была захавана і замацавана за нашай Чырвонай арміяй.

Пажаданні партыі, яе задача заключаюцца ў тым, каб гэта асабліваці нашай арміі, гэта яе блізкасць, яе блізкасць з рабочымі і сялянамі, была захавана і замацавана за нашай Чырвонай арміяй.

Пажаданні партыі, яе задача заключаюцца ў тым, каб гэта асабліваці нашай арміі, гэта яе блізкасць, яе блізкасць з рабочымі і сялянамі, была захавана і замацавана за нашай Чырвонай арміяй.

Пажаданні партыі, яе задача заключаюцца ў тым, каб гэта асабліваці нашай арміі, гэта яе блізкасць, яе блізкасць з рабочымі і сялянамі, была захавана і замацавана за нашай Чырвонай арміяй.

Пажаданні партыі, яе задача заключаюцца ў тым, каб гэта асабліваці нашай арміі, гэта яе блізкасць, яе блізкасць з рабочымі і сялянамі, была захавана і замацавана за нашай Чырвонай арміяй.

Пажаданні партыі, яе задача заключаюцца ў тым, каб гэта асабліваці нашай арміі, гэта яе блізкасць, яе блізкасць з рабочымі і сялянамі, была захавана і замацавана за нашай Чырвонай арміяй.

Пажаданні партыі, яе задача заключаюцца ў тым, каб гэта асабліваці нашай арміі, гэта яе блізкасць, яе блізкасць з рабочымі і сялянамі, была захавана і замацавана за нашай Чырвонай арміяй.

Пажаданні партыі, яе задача заключаюцца ў тым, каб гэта асабліваці нашай арміі, гэта яе блізкасць, яе блізкасць з рабочымі і сялянамі, была захавана і замацавана за нашай Чырвонай арміяй.

Пажаданні партыі, яе задача заключаюцца ў тым, каб гэта асабліваці нашай арміі, гэта яе блізкасць, яе блізкасць з рабочымі і сялянамі, была захавана і замацавана за нашай Чырвонай арміяй.

Пажаданні партыі, яе задача заключаюцца ў тым, каб гэта асабліваці нашай арміі, гэта яе блізкасць, яе блізкасць з рабочымі і сялянамі, была захавана і замацавана за нашай Чырвонай арміяй.

Пажаданні партыі, яе задача заключаюцца ў тым, каб гэта асабліваці нашай арміі, гэта яе блізкасць, яе блізкасць з рабочымі і сялянамі, была захавана і замацавана за нашай Чырвонай арміяй.

Пажаданні партыі, яе задача заключаюцца ў тым, каб гэта асабліваці нашай арміі, гэта яе блізкасць, яе блізкасць з рабочымі і сялянамі, была захавана і замацавана за нашай Чырвонай арміяй.

Пажаданні партыі, яе задача заключаюцца ў тым, каб гэта асабліваці нашай арміі, гэта яе блізкасць, яе блізкасць з рабочымі і сялянамі, была захавана і замацавана за нашай Чырвонай арміяй.

Пажаданні партыі, яе задача заключаюцца ў тым, каб гэта асабліваці нашай арміі, гэта яе блізкасць, яе блізкасць з рабочымі і сялянамі, была захавана і замацавана за нашай Чырвонай арміяй.

Пажаданні партыі, яе задача заключаюцца ў тым, каб гэта асабліваці нашай арміі, гэта яе блізкасць, яе блізкасць з рабочымі і сялянамі, была захавана і замацавана за нашай Чырвонай арміяй.

Пажаданні партыі, яе задача заключаюцца ў тым, каб гэта асабліваці нашай арміі, гэта яе блізкасць, яе блізкасць з рабочымі і сялянамі, была захавана і замацавана за нашай Чырвонай арміяй.

Ці зварнулі вы ўвагу, таварышы, што ў стары час, ды і цяпер у капіталістычных краінах народ баіўся і прадаўшае баіцца арміі, што паміж народам і арміяй існуе пераход, адгароджваючая армію ад народу? Ну, а ў нас? У нас, наадварот, народ і армія складаюць адно цэлае, адну сям'ю. Шчырае свецце адносінах з боку народу да арміі, якую нас. У нас армія любіць, яе паважаюць, аб ёй клопацца. Чаму? Таму, што ўпершыню ў свеце рабочыя і сяляне стварылі сваю ўласную армію, якая служыць не панам, а б'лым работам, зараз вызваленым рабочым і сялянам. Вось дзе крыніца сілы нашай Чырвонай арміі.

А што значыць любоў народу да свай арміі? Гэта значыць, што такая армія будзе мець наймацнейшы тэл, што такая армія з'яўляецца непераможнай. Што такое армія б'д моцнага тэлу? Нішто. Самыя вялікія арміі, самыя ўзброеныя арміі разваліліся і ператварыліся ў прах без моцнага тэлу, без падтрымання і спачування з боку тэлу, з боку працоўнага насельніцтва. Наша армія ёсць адзіная ў свеце, якая мае спачуванне і падтрыманне з боку рабочых і сялян. У гэтым яе сіла, у гэтым яе моц.

Вось чым, перш за ўсё, наша Чырвоная армія адрозніваецца ад усіх іншых армій, існаваўшых і існуючых у свеце.

Пажаданні партыі, яе задача заключаюцца ў тым, каб гэта асабліваці нашай арміі, гэта яе блізкасць, яе блізкасць з рабочымі і сялянамі, была захавана і замацавана за нашай Чырвонай арміяй.

Пажаданні партыі, яе задача заключаюцца ў тым, каб гэта асабліваці нашай арміі, гэта яе блізкасць, яе блізкасць з рабочымі і сялянамі, была захавана і замацавана за нашай Чырвонай арміяй.

Пажаданні партыі, яе задача заключаюцца ў тым, каб гэта асабліваці нашай арміі, гэта яе блізкасць, яе блізкасць з рабочымі і сялянамі, была захавана і замацавана за нашай Чырвонай арміяй.

Пажаданні партыі, яе задача заключаюцца ў тым, каб гэта асабліваці нашай арміі, гэта яе блізкасць, яе блізкасць з рабочымі і сялянамі, была захавана і замацавана за нашай Чырвонай арміяй.

Пажаданні партыі, яе задача заключаюцца ў тым, каб гэта асабліваці нашай арміі, гэта яе блізкасць, яе блізкасць з рабочымі і сялянамі, была захавана і замацавана за нашай Чырвонай арміяй.

Пажаданні партыі, яе задача заключаюцца ў тым, каб гэта асабліваці нашай арміі, гэта яе блізкасць, яе блізкасць з рабочымі і сялянамі, была захавана і замацавана за нашай Чырвонай арміяй.

Пажаданні партыі, яе задача заключаюцца ў тым, каб гэта асабліваці нашай арміі, гэта яе блізкасць, яе блізкасць з рабочымі і сялянамі, была захавана і замацавана за нашай Чырвонай арміяй.

Пажаданні партыі, яе задача заключаюцца ў тым, каб гэта асабліваці нашай арміі, гэта яе блізкасць, яе блізкасць з рабочымі і сялянамі, была захавана і замацавана за нашай Чырвонай арміяй.

Пажаданні партыі, яе задача заключаюцца ў тым, каб гэта асабліваці нашай арміі, гэта яе блізкасць, яе блізкасць з рабочымі і сялянамі, была захавана і замацавана за нашай Чырвонай арміяй.

Пажаданні партыі, яе задача заключаюцца ў тым, каб гэта асабліваці нашай арміі, гэта яе блізкасць, яе блізкасць з рабочымі і сялянамі, была захавана і замацавана за нашай Чырвонай арміяй.

Пажаданні партыі, яе задача заключаюцца ў тым, каб гэта асабліваці нашай арміі, гэта яе блізкасць, яе блізкасць з рабочымі і сялянамі, была захавана і замацавана за нашай Чырвонай арміяй.

Пажаданні партыі, яе задача заключаюцца ў тым, каб гэта асабліваці нашай арміі, гэта яе блізкасць, яе блізкасць з рабочымі і сялянамі, была захавана і замацавана за нашай Чырвонай арміяй.

Пажаданні партыі, яе задача заключаюцца ў тым, каб гэта асабліваці нашай арміі, гэта яе блізкасць, яе блізкасць з рабочымі і сялянамі, была захавана і замацавана за нашай Чырвонай арміяй.

Пажаданні партыі, яе задача заключаюцца ў тым, каб гэта асабліваці нашай арміі, гэта яе блізкасць, яе блізкасць з рабочымі і сялянамі, была захавана і замацавана за нашай Чырвонай арміяй.

Пажаданні партыі, яе задача заключаюцца ў тым, каб гэта асабліваці нашай арміі, гэта яе блізкасць, яе блізкасць з рабочымі і сялянамі, была захавана і замацавана за нашай Чырвонай арміяй.

Пажаданні партыі, яе задача заключаюцца ў тым, каб гэта асабліваці нашай арміі, гэта яе блізкасць, яе блізкасць з рабочымі і сялянамі, была захавана і замацавана за нашай Чырвонай арміяй.

Пажаданні партыі, яе задача заключаюцца ў тым, каб гэта асабліваці нашай арміі, гэта яе блізкасць, яе блізкасць з рабочымі і сялянамі, была захавана і замацавана за нашай Чырвонай арміяй.

Пажаданні партыі, яе задача заключаюцца ў тым, каб гэта асабліваці нашай арміі, гэта яе блізкасць, яе блізкасць з рабочымі і сялянамі, была захавана і замацавана за нашай Чырвонай арміяй.

Пажаданні партыі, яе задача заключаюцца ў тым, каб гэта асабліваці нашай арміі, гэта яе блізкасць, яе блізкасць з рабочымі і сялянамі, была захавана і замацавана за нашай Чырвонай арміяй.

Пажаданні партыі, яе задача заключаюцца ў тым, каб гэта асабліваці нашай арміі, гэта яе блізкасць, яе блізкасць з рабочымі і сялянамі, была захавана і замацавана за нашай Чырвонай арміяй.

Пажаданні партыі, яе задача заключаюцца ў тым, каб гэта асабліваці нашай арміі, гэта яе блізкасць, яе блізкасць з рабочымі і сялянамі, была захавана і замацавана за нашай Чырвонай арміяй.

Пажаданні партыі, яе задача заключаюцца ў тым, каб гэта асабліваці нашай арміі, гэта яе блізкасць, яе блізкасць з рабочымі і сялянамі, была захавана і замацавана за нашай Чырвонай арміяй.

Пажаданні партыі, яе задача заключаюцца ў тым, каб гэта асабліваці нашай арміі, гэта яе блізкасць, яе блізкасць з рабочымі і сялянамі, была захавана і замацавана за нашай Чырвонай арміяй.

Пажаданні партыі, яе задача заключаюцца ў тым, каб гэта асабліваці нашай арміі, гэта яе блізкасць, яе блізкасць з рабочымі і сялянамі, была захавана і замацавана за нашай Чырвонай арміяй.

Пажаданні партыі, яе задача заключаюцца ў тым, каб гэта асабліваці нашай арміі, гэта яе блізкасць, яе блізкасць з рабочымі і сялянамі, была захавана і замацавана за нашай Чырвонай арміяй.

Пажаданні партыі, яе задача заключаюцца ў тым, каб гэта асабліваці нашай арміі, гэта яе блізкасць, яе блізкасць з рабочымі і сялянамі, была захавана і замацавана за нашай Чырвонай арміяй.

Пажаданні партыі, яе задача заключаюцца ў тым, каб гэта асабліваці нашай арміі, гэта яе блізкасць, яе блізкасць з рабочымі і сялянамі, была захавана і замацавана за нашай Чырвонай арміяй.

Пажаданні партыі, яе задача заключаюцца ў тым, каб гэта асабліваці нашай арміі, гэта яе блізкасць, яе блізкасць з рабочымі і сялянамі, была захавана і замацавана за нашай Чырвонай арміяй.

Пажаданні партыі, яе задача заключаюцца ў тым, каб гэта асабліваці нашай арміі, гэта яе блізкасць, яе блізкасць з рабочымі і сялянамі, была захавана і замацавана за нашай Чырвонай арміяй.

Пажаданні партыі, яе задача заключаюцца ў тым, каб гэта асабліваці нашай арміі, гэта яе блізкасць, яе блізкасць з рабочымі і сялянамі, была захавана і замацавана за нашай Чырвонай арміяй.

Пажаданні партыі, яе задача заключаюцца ў тым, каб гэта асабліваці нашай арміі, гэта яе блізкасць, яе блізкасць з рабочымі і сялянамі, была захавана і замацавана за нашай Чырвонай арміяй.

Пажаданні партыі, яе задача заключаюцца ў тым, каб гэта асабліваці нашай арміі, гэта яе блізкасць, яе блізкасць з рабочымі і сялянамі, была захавана і замацавана за нашай Чырвонай арміяй.

Пажаданні партыі, яе задача заключаюцца ў тым, каб гэта асабліваці нашай арміі, гэта яе блізкасць, яе блізкасць з рабочымі і сялянамі, была захавана і замацавана за нашай Чырвонай арміяй.

Пажаданні партыі, яе задача заключаюцца ў тым, каб гэта асабліваці нашай арміі, гэта яе блізкасць, яе блізкасць з рабочымі і сялянамі, была захавана і замацавана за нашай Чырвонай арміяй.

Пажаданні партыі, яе задача заключаюцца ў тым, каб гэта асабліваці нашай арміі, гэта яе блізкасць, яе блізкасць з рабочымі і сялянамі, была захавана і замацавана за нашай Чырвонай арміяй.

Пажаданні партыі, яе задача заключаюцца ў тым, каб гэта асабліваці нашай арміі, гэта яе блізкасць, яе блізкасць з рабочымі і сялянамі, была захавана і замацавана за нашай Чырвонай арміяй.

Пажаданні партыі, яе задача заключаюцца ў тым, каб гэта асабліваці нашай арміі, гэта яе блізкасць, яе блізкасць з рабочымі і сялянамі, была захавана і замацавана за нашай Чырвона

БАЙЦЫ І КАМАНДЗІРЫ ЧЫРВОНОЙ АРМІІ ТАНКІСТЫ ЛЁТЧЫКІ



Дзімтрый Салаеў — камбайнер Прымаўлінскага зернаасоўгаса (Кабардынск-Балкарскі) за ўдзяльную работу Цэнтральным Вызнаўчым Камітэтам ССРСР узнагароджан ордэнам Леніна. Тав. Салаеў у сучасны момант з'яўляецца чырвоным лейтэнантам у гарнізоне.

МІЛЬНІ ПРАЦОУНЬ МАЦУЮЦЬ МАГУТНАСЦЬ КРАІНЫ СОВЕТАУ

МАСКВА, 21 лютага. (БЕЛТА). Усё краіна сустрэла XVIII гадавіну Чырвонай арміі новым магутным уздымам абарончай работы. Мільны працоўныя мацуюць магутнасць сваёй вялікай радзімы.

Вялікіх поспехаў у абарончай рабоце сустракаюць галавіну рабочыя прадпрыемстваў Масквы. 30 малалітых рабочых аўтазавода імя Сталіна без адрыву ад вытворчасці скончылі школу пілотуў. У мінулым годзе на заводзе пабудавана 2.175 варажэйных іграшак першай і другога ступені. Гэтымі дзямі быў праведзены пошук у супроцьваздух на 23 кілометры, у якім прымаля ўдзел каля тысячы рабочых.

На заводзе «Шарынавадзінскі» дасягнулі поспехаў у супроцьваздух 15 летных лётчыкаў. На прадпрыемствах сталіцы наладжваюцца нечарны, прысвечаныя галавіне Чырвонай арміі, сустрэчы з яе байцамі і камандзірамі і т. п.

Вялікіх поспехаў у абарончай рабоце дасягнулі пролетары Баку.

У мінулым годзе аэракул падрыхтаваў 350 пілотаў, 90 лётчыкаў. За год 8.500 працоўных горада арабілі прыжкі з парашутных вышак. Звыш 200 тысяч чалавек аддалі нормы на варажэйнага вайска. У Баку зарэгістравана 4.000 новых авіямадэляў, заваяваўшых два сусветных і чатыры ўсесаюзныя ўзросты.

Дні аб'ядноў Чырвонай арміі сталі ўсенароднай урачыстасцю ў сталіцы Паўночна-Донскай акругі. 23 лютага ў Мінерва адбудзецца аб'яднанне казачы парад, у якім прымуць удзел 1.500 казачынаў.

На прадпрыемствах Хабараўска наладжваюцца ветары, прысвечаныя галавіне Чырвонай арміі і яе баявому атраду — ОКДВА. На Далёкім Усходзе наспіхова развіваецца парашутны спорт: 3.000 чалавек ужо арабілі прыжкі з парашутных вышак. Каля 20 тысяч чалавек аддалі нормы на знаточ супроцьваздушной хімічнай абароны.

Стаханавіцкі-танкісты — гэта людзі, якія «ламаюць устаноўленыя нарматывы сваёй зоры і чалавечага ўмення», якія «ведзюць за сабой наперад да лепшых і лепшых паказальнікаў тысячы і тысячы сваіх таварышоў» (Варашылаў).

Камандзір узвода т. Гусакоў упарта і настойліва імкнецца зламаць нормы ў перамаганні танкам перашкод, і дабіўся поспеху, прымуціўшы сваю машыну без усякіх прыстасаванняў, без маладзёнай школы для не пераскочыць глыбокія і шырокія равы. Цяпер перад тым як узайць перашкоды, т. Гусакоў весела ўсміхаецца. А быў час, калі ён дасягаў раз за раз халодны вакол перашкод, пражылачы ў розуме ўсялякія нечаканасці, вылічваючы хуткасць пад'ёму танка ў павароты, моч улараў аб зямлю, вьвучаючы калі патрэбна скінуць газ і зноў яго ўключыць.

Рака... Хто сказаў, што рака для танкіста перашкода? Быў дзень, калі і яна адступіла перад танкам. З невысокага, але кругога абрыву прыгнуў на танку камандзір тав. Дако. Малады ўсмешлівы твар механіка-вадзіцеля танка Палуянава паказаўся скрозь адкрыты лок танка і прапаў. Велізарная шматтонная машына яшчэ па полі, прыгаючы па ўхабінах, рытвінах і кочках, усё бліжэй і бліжэй насаўваецца на танк круты і абрывісты бераг, а за ім — тонкая кропка ільду і вады... Яшчэ момант, і танк, адарваўшыся ад берага, умятнуўся ўверх. У той дзень т. Палуянаў устанавіў неперарывістым да гэтага часу ў РСЧА прыжок па перамаганні рэчных перашкод.

Т. Гусакоў, Палуянаў, Дако — не адзіныя. Гэта толькі лепшыя з лепшых танкістаў-стаханавцаў, якія працяглі ў сваёй рабоце найвышэйшы гераізм, адвагу і мужнасць. Бо інакш польга характарызаваць людзей, якія робяць па-

добнае. Усё гэта дасягнута імі без дапамогі якіх-небудзь прыстасаванняў, на аснове глыбокага і сур'ёзнага вьвучэння аэсплаватывічных уласцівасцей матэрыяльнай часткі танка, ведання той тэхнікі, якая ім даверана партыйнай краінай.

Камандзір танка т. Паўлаў 960 кілометраў праёў свой танк без адзінай аварыі і вымушанай астапоўкі. Прайшлі 960 кілометраў па танку наогул не даўна, але праішлі гэту адлегласць на працягу некалькіх сутак з выкананнем баявой задачы па пераскаванні мясцовасці, калі няма ні дня і ночы, а ёсць толькі рух наперад — гэта найвышэйшая перамога танкіста, перамога, на якую здолел толькі сын сваёй сацыялістычнай радзімы, адданы ёй да апошняй кроплі крыві. Скупа і проста гучаць словы: «Танкіст Іваноў эканоміў 240 кілограмаў гаручага». А калі патрэбна было ўмяня, рознага роду рацыяналізатарскіх мерапрыемстваў для таго, каб пад'яўчы з 10 грамаў эканоміі, дайці да гэтага велізарнай лічбы!

Стаханавіцкія металы ўкараіваюцца танкістам не толькі ў рабоце з матэрыяльнай часткай машыны, але знаходзяць шырокае прымяненне ў самых рознастайных галінах баявой тэхнікі. Радзых тав. Уманоў і Кошэль ды бесперапынальнай рабоце на ключу ў паліях умовах на працягу гадзіны даюць 900 груп абмену. Камандзір башні т. Сердзіаў у два разы скараціў нормы выдаткавання патронаў пры стралябце з холу танка, нягэменна выконваючы ўсе задачы на «выдатна».

Шырокае прымяненне стаханавіцкіх металы работы знайшлі ў нашых майстэрнях. У Н-скіх майстэрнях не так даўно абгорчылі не ўкладваліся ў нормы аб'ёмны машыны, але варты было т. Карпава і Іванова перасячыць нормы на 22 гадзіны, як праз некалькі дзён абгорчыць т. Маркаў, пера-

тывіш большавік, устанавіў новы, павышаны ракорат зборку двух машын ён выкапаў за 28 гадзін і готу парму швэра трымае. Ерэмін гадзінаў 8 куліметраў за рабочы дзень і т. д.

Стаханавіцкі рух сярод танкістаў патрабуе ад камандзіраў і палітработнікаў, каб яны не адставалі ад патрабаванняў дзялі і запрасяў шырокіх мас чырвонаармейцаў. Да такіх камандзіраў і палітработнікаў патрэбна аднесці, напрыклад, т. Багамонова і т. Багаткіна. У іхняй часці налічваецца дзесяці афіцэраў, якія працуюць на-стаханавіцку.

Танкісты-стаханавіцы — гэта перш за ўсё высокаквалітэтычны і ўсебакова развітыя байцы. Пераплітаны са сваёй брэндавай перакрывае на 300 проц вытэччывае «Мат» Горкага, «Полыную пеліну», «Тыхі Дзень» Шалахава, «Войну і мир», «Анну Карэніну» — Талстога.

Тав. Будзьян некалькі год там назад прышоў у Чырвоную армію радыём быцом, а зараз ён вайска-тэхнік 2 ранга. Вышэйшай школай, дзе ён атрымаў тэхнічную асвету, з'явілася РСЧА. Тут ён працаваў над працамі прафэсара Семінаскага і інжынера Курова. Шура Фомін, у мінулым беспрытульчык — лепшы баян-танкіст, знатны стаханавец, які карыстаецца сярод таварышоў пашанай і павагай.

Дзе, у якой імя арміі любой краіны салдат будзе чытаць класіку ў творах мастацтва? Дзе, у якой арміі радыём салдат можа атрымаць тэхнічную асвету, занаіма камандную пасадку? Чырвоная армія — выдатная, пудоўная школа.

Г. ШПАКОУСНІ.

БАЙЦЫ-СТРАЛКІ

Мандзіны Васіль Сарокін і Цімафей Рузаеў прышлі ў Чырвоную армію нягэматынны. Штэрны прышлі пісьмы сваякам у калгасы, чытаюць кніжкі і рашаюць арыфметычныя задачы. У дзень яны вьвясольва, заўсёды дысцыплінаваныя байцы, усюды нясуць караульную службу. Яны выдатнікі баявой фізічнай, хімічнай, тактычнай і стравай падрыхтоўкі.

Балашоў Аляксей, а калгаса «Большавік», Заходняй вобласці, таксама ўмеў толькі распівацца. Ён другі год служыць у Чырвонай арміі. Але чалавек змяніўся дзеназнавальнасці. «Железны палок» Серафімовіча, «Суніма» Новікава-Прыбод, «Разгром» Фадзеева і рад іншых мастацкіх твораў працываны Балашоўм. Украінец Бандарэнка Іван у армію прышоў з нікапольскага трубапракатнага завода.

У часці добра ведаюць прыкладнага байца Бандарэнку, які дэтармінава ўсёю аружэйнай прыёмкай, мае ашук на «добра» і «выдатна» па баявой і палітычнай падрыхтоўцы. Ён упарта вьвучае агульнаадукацыйныя прадметы і канчаткова ліквідаваў сваю малаграмацкасць. У вольны час ён актыўна ўдзельнік харавога гуртка.



У Чырвонай арміі мардынаў, украінцаў, рускіх аднае адна любіць да сваёй сацыялістычнай радзімы, баявая гатоўнасць даць бяспітасны адпор ворагу.

Н. ГАСМАН.

А т а к а

Тор, ХАДКЕВІЧ

Заваявалі асенія вучэнні. У ашні дзень прадстаў захват першыя праз раку. Покі абавязаву ўдзельнік вайскавой групы. Чкалася з гадзіны на гадзіну атака. Разведчыкі выявілі конніцкі «сініх» кілометраў за тры ад палка за тугым дубовым лесам, што адваў на сонцы перастасцю ліснаў. І вось тут з пачальнікам штаба Артасянцам здарылася ішчэнае.

У самы гарачы момант, калі полк а-а маладога зіднага сасілку разварочваўся для атакі, Артасянцу конь, беручы ўзгорак, зачэпавіў ірваціні нагамі бераг глыбокай вайскавой групы. Толькі тады пачаўся адступленне пад канем. Паліцэйскія канюшы адпусціў падпярці, падняў каня і дапамог устаць сваяму начальніку.

— Фу-у ты, чорт...— вылядаў Артасян і з жалем крануў паліцэйскія коня каленым суставу.

— Падзядай далякі камандзіра паша, — загадаў Артасян канаводу, — скажы, што чкаю раснарадаванна...

— Есці!... — Шэрая быстрагоця кабыла канавода мільганула між радзімі соснамі. Артасян прышоў на купіну. Крэху вольдаў стаў рассядзаны конь з чып-чып уздыгаў.

— Аставайцеся!... — адказаў Артасян і адумаўся. Пага выла ад было.

І гэты выпадак з канём, і яснасць асенія дзень, і працываіне было нагадаці Артасянцу дадэкі незабыты милонак мінулага.

... У станцыі Егорлыкская чырвоны атрад з двух сошчых павель спыніўся на начле. Камандзір атрада — рослы, плячэсты, тупыш токар Барламаў раставіў пасты, выспаў дэзор і дазвоні байцам размясціцца па хатах. Прадасенія пеліна ноч напывала на вуліцы на садзі, на вострыя вяршыні танюль. Станіца паўнілася пералівым гармонікаў, уладкі кавалерыйскімі пэснями і зноўмі смехам станічных дэзор.

Артасян дываліў ва фаворце. Сын чысільчыка ботаў а Раствова, ён ўсёго з месця таму на што быў самым малалым, самым вяртлівым і смелым у атрадзе, яго ведалі і любілі ўсе — ад камандзіра атрада да повара паходнай кухні.

Перад сьвітаннем канчаткова лама малавасць, цяжка закрываліся павелі, густым туманам напывала дрымота. Але заласць не ўдалося. Не вуліцы задаліся капыты. З перай ільды выніраў вонкі, крута аскаў перад хваці каня і, забараніўшы тупаком па аклінах, устрывожана крануў.

— Вылята-ай!... Праз хвіліну ўзвод кар'ерам ігнаў на ўскараіну станцыі—збор-



(Сарэфоту).

ны пункт на выпадку трывогі. Там пад аб'яўнымі прасторнага салу Барламаў расказваў камандзірам узводу абстаўнку: — Вунь там за ўзвышшам, — даказваў ён рукой на ўзгорак, што імянай плямай вьвясольваўся на фоне запальнаеўшай зары, — нашы дэзорныя выявілі не менш палка казак. Яны рыхтуецца напасці на станіцу знянакшчу. Падрыхтаваць узводу да контраатакі. Чкаць каманды.

Артасян упершыню быў удзельнікам шырокай коннай атакі. Напружана чкаліне рассява-ла душы. Поірк прынаў дадэку. Замаячыні наперад рэджы коннікі, яны пад'ехалі бліжэй, потым крута павярнулі і пачыталіся назад.

З-за ўзвышша выдзіла першая конная шэрага, падобная на перавярнутую канямі наперад падкову. Шаблі забілішч крывавым адлівам ранішай зары. Зямля глуха застэгнала ад грузнага тупагу. За першай шэрагай — другая, трэцяя, чвартая — стая казакшчэ магутнымі хвацімі коннай лавы.

Шаблі к бою! У атаку марш! — перакрываючы ўзяты шум, крануў Барламаў, і Артасянцу здаўся даўным, што голас Барламава, як тром, заглушаў дэкар павель і конкі тупагу. Артасян не аўважыў, як конь нібы надхоплены вэтрам, выніе яго з салу, як абшчэна над галавой павель і ашчэнуць з тэбніш трыолей вьвясольваўся вьвясольваўся пэсця казак. Нерпона напружана дасгала вышэйшага пункту.

Шэрагі абліжэліся. І раптам Артасянцам на адзін момант ста-ла чкаса нечакана абраўся, калі над сасіном залуўну аанамы шум атакі і шматгалосае «ра-а-а» пракацілася над дугам.

Насустрач шэрагам «сініх» дружна вылятаў полк, вьвясольваўся правае крыло. Артасянцы бачыў правае вьвясольваўся ільды блага дэзорна, яны камандзір палка дэзорна і самі сабой. Мільганулі баяны паваякі пасярэдніку, ўсканюны камандзіры вьвясольваўся страві з нарастаючай хуткасцю. Усё сышло-б добра, каб не

Высокамер самалёта, які палітае тав. Шустаў, паказвае 1200. Аператывнае заданне выканана. Самалёт вяртаецца на аэрадром.

Печакана з боку самалёта палітае трывожны сігнал. Шустаў пазірае на пень свайго самалёта і аўважвае напразлівае станавішча шасці. Аварыя немінуча.

Шустаў не разгубіўся. Ён набірае патрэбную вышыню, робіць некалькі пасадкачых палажэнняў у павароты і з хуткасцю — 130—140 кілометраў зніжаецца на пасадку. Матор выключав, вьт стаповіцца гарызантальна. З рызкай для жыцця, не глядзячы на адмаўжэніе правага кола, Шустаў ідзе на пасадку. Самалёт дасягае зямлі, кранючыся яе адным прыёмным колам. Машына вьвратавана.

Такім з'яўляецца лётчык-камуніст Шустаў. Гэта ён, прабуючы зусім незнаёмую яму машыну, здолеў вьвясольваць яе са штурпау, у якім яна арабіла 23 вьткі. У трэцім выпадку Шустаў вьвбраўся ў туману, калі яму і машыне павыгражала пагібель. Шуставым гаварыцца на ім раўняюцца дэзорны лепшых лётчыкаў-стаханавцаў, якія выдатна аўдалі лётнай справай.

Стварэння камсамольскай стаханавіцкай афіцэры ў складзе тав. Куцікіна, Барчарова, Орлова, Барысава, Ушакова паказваюць выдатныя рэзультаты баявой і палітычнай вьвучбы. Камандзіры-лётчыкі Якубовіч, Гееў, Захарычаў, Каубасін і іншыя — выдатнікі лётнай справы, якія не ведаюць аварыі. Гэтыя людзі не толькі самі дасканалы аўдалі тэхніку лётнай справы, але і навучаюць маладых лётчыкаў высокаму майстэрству кіравання баявымі машынамі.

Г. ШПАКОУСНІ.

Падрыхтоўка да палёту за 35 минут, ремонт асобных аграгатаў самалёта за 30—40 минут, выкананне плана ремонту матора на 200 проц — такімі стаханавіцкімі паказальнікамі сустракае часць 18-ю галавіну Чырвонай арміі.

ЧЫРНАУСАЎ ЗАРУБЕЖНЫ.



Байцы выдатнікі баявой і палітычнай падрыхтоўкі (злева з права) тт. Рузаеў і Сарокін.

Фото Я. САЛАВЕНЧЫКА.

ПРАЗ ГОРЫ І СТЭП

(Урывак) Паводле гістарычных матэрыялаў Самарскай каўдзіліі.

МІНЕРАЛЬНЫЯ ВОДЫ

Мы клялі вас талы, Мінеральныя Воды, і абвясны снегам суровы Каўказ — Белы гад нас прышчэнуў крывожым паходам, і распытрылі чэрні нас. Шмат загінула там, калі ног Машука і Петроў компалка і Мічурын яздок — Хто вёз куло ў сабе, хто прабіты рукаў... Адыходзілі мы на Маздок. Галадухі кружыў над галавамі чад, омерць скакала ў сядло самазаванаю госянці. З мора дэзмухнула волю і пайшла падліцаць ігалчэастымі пальцамі нашыя косці.

Толькі сэрца агню аніж не пагодзіць, да зубоў тады злюсьц пераежа ўоіх нас. Мы клялі вас талы, Мінеральныя Воды, і абвясны снегам суровы Каўказ.

Толькі нас не праймеш анікім паралюшам. Паў адзін пад каня, а другі — на кані. Прыскакалі да нас баявы таварышы, проста дзіва, не хлопшы, з далёкіх станіц.

Тав абіраўся мы у шалёных варунках, каб няшчадна разбіць вас, кніжкі і паны. Коні розных маецей, стрэльбы розных гатункаў, толькі людзі на веры і гарту адны.

МАЧЫХА-СТЭП...

Чулі вы, што такое бурлу? Гэта — дзікія лавы вятроў, гэта — пекла раз'юшаны рогаў; на пухоўках пясчоў у такую пару акалее шагал, а не знойдзе дарогі. Так спякала ты, стэп, Нас рабіты і змучаны — так спякала ты нас, д'ябла мачыха-стэп. Ні вады! Ні аўса! Вечер грае разлучным Золь з пяскамі такую шалёны тустэп, д'ябла мачыха-стэп! Чалавек... Там глыбока сябе чалавек, нават конскія слэвы арываюць супоні, хоць-бы толькі на мін паказалі зару... Ледзяны-ж крыжы там скавалі наек батарэю з жыўымі байцамі і коньми...

Чулі вы, што такое бурлу? Гэта рэуцца дарогаю бур ланяміты, гэта значыць жывому ў дарозе навакі Гэта скача зямля найсвятлейшага Вітэ, адчуваючы быццам пагібель сваю.

Мы-ж прайшлі гэта пекла, хоць і шмат разгублялі, непахісна пранеслі чырвоны пштандр, ашчэ больш гартаванымі ў полліны сталі. ... Так з'явіліся мы ў Кізіляр.

Ліха вам! Лікі д'ябальскі тыфу, Ліха вам, усё бурны і ўсе бурханы. З-пад дэсятака века трыны, Нас уняла Кастрычніка кроў, Мы ўсталі зноў. І пайшлі маладымі і новымі і пайшлі, ажно вечер прысеў, Цераз чорныя коні станоўны. Паскакалі адважыны ўсе. Давіш галоп! на Мелітопаль! ПЯТРУСЬ БРОЗНА.

замінка на правым флангу, які занадта вьвсунуўся наперад, зламаўся, агаліўшы край для ўдару. Гата паржалла пройгтрашам.

— Што вы робіце, ліха на вашы галавы? — не выцерпеў Артасян і ўскочыў. Не паспеў камадзір ступіць кроку, як на яго шэрай кабыле начальнык штаба зліцеў з узгорка і зніе сэрці тустых перагаў атакуюца палка. Канавод з саліну стаў разгубіць з адвратным ротам і сьлёзлівымі вачыма, потым схапіў камандзірскае сядло, ускінуў яго на адпачнуўшага каня Артасянца і, скочыўшы ў сядло, са злюсцю «тарыў шпонамі. Конь узвіўся ва дымі і рынуўся наўздагон за знітым начальнікам штаба.

Калі сігналісты сыгралі алдой — камандзір палка пад'ехаў да перасеўшага з каня на куліметраў гатанку Артасянца. Камандзір быў нізкарослы, мошна склэзены мужчына і сьлязё на кані так складна і мошна, як бышам з маладзтва не злязю з сядла. Ён, вьдаль, быў залаволен атакай і ўсміхаўся дабрядушна і прыветліва.

— Што-ж, па-собоўсцу прагавалю камандзір, — ты хочаш, каб я далажыў камп'юу. Той не пакадуе. Можна было абійсці-ся без цябе... А з нагой, от, ты паваяеш.

— Глупства, — абавяўся Артасян і з надзей глянюў на бліжні лес, адкуль павінен быў прышчэну з аюза палкавы ўрач.

Поль рыхтаваўся да начлегу. Палішоў вечар. Ад далёкай раі, ад шырокіх лугоў і ільды палігнуда свежым калядком. У лесе стопа занугалі агні, задымілі нахадныя кучкі, раласна зарыкалі коні, пачуўшы прыемны пав аў-ласа. Лес ажыў, аганаміў розна-тоннымі галасамі, смехам, веселосцю.

Ужо зусім сямнела, калі са штаба дымілі прымчаўся павасельны з агадам. Старшыня камандзіры павіны былі схаць на агульны разбор вучэнняў... Да раінага гарадка №... было ашчэна метраў 10. Стары «форты» камандзіра палка нельзе блудзіць на вьвбоінах прасячэных дарог і таму, Артасянцу падалі фазтон.

Па дарозе далучаліся ашчэ група конных. Гэта схаці на разбор камандзіры з часцей, якія дэзійчалі ба бачу «сініх». Пачалі ашчэнае. У цэпры нельга было раабраць твараў і таму знаёмліся проста, наугад, прыслухоўваючыся к галасам. Камандзір палка адрамандаваў Артасянца. Галі в групу хутка вьлутчэў коні, пад'ехаў к фазтону і, саскочыўшы з каня, без усягата папярэджання перасеў к Артасянцу.

— Мікола, — прагучэў крэху ўсхваляваны басок, і мжкая дятонь ухаліла руку Артасянца. — От-жа нечаканасць.

Мільгануў жаўтаватым святлом ліхтарык, і Артасянц убачыў знаёмы твар з маршчынкамі на лобі і светлым, не страціўшым свайго бляску вачыма Барламава.

— Іны гэта ты «граціў» сьвіня паш пол? — прагаварыў Артасян, ад усёй душы паіскаючы далюнь свайго старога камандзіра і таварыша. — Чаму-ж я не чуў дагэту пра цябе?...

— Я ўсёго з месця каманду палком. А там вучыўся. Можна сказаць, набыўу кваліфікацыю... Абодна на хвіліну замаячалі, уаралаваны і ўсхваляваны.

— А помніш над Егорлыкскіей? — абраваў сваю задуменасць Артасян. І баявы сабры загаварылі пра слаўную героіку мінулага, пра сумесныя походы і бьт-

БЕСПЕРАПЫННА МАЦАВАЦЬ АБАРОНАЗДОЛЬНАСЦЬ СОЦЫЯЛІСТЫЧНАЙ РАДЗІМЫ

Абарона нашай соцыялістычнай радзімы — гэта абарона ўсёго лепшага, што стварыла да гэтага часу чалавецтва. Імяна таму абарона роднай краіны стала ў нас у поўным сэнсе слова агульнанароднай справай, якая карыстаецца вельмі шчыра і ўвагай мільянаў працоўных. Гэты выдатны рух народных мас за ўмацаванне абароны сваёй дзяржавы, мыслімы толькі ў нас, знайшоў свае арганізатарскія формы ў масавым добраахвотным таварыстве працоўных СССР — Асоавіяхіме.

Цібы аб колькасці дасягненняў Асоавіяхіма — гэта перш за ўсё наглядны і пераканаўчы знак любові найшэраўшых народных мас Советскай краіны да сваёй арміі, нагляднае выражэнне іх бязмежнай любові да сваёй радзімы — да радзімы соцыялізма.

У тысячх піраў і на сотнях стракоўных палёў Асоавіяхіма кучыцца меткія стралы, якія змагаюцца за атрыманне папулярнага і ганаровага ў нашай краіне звання парашуцкага стралка. К 15-й гадавіне Чырвонай арміі ў краіне налічваецца не адна сотня тысяч парашуцкіх стракоў Асоавіяхіма. Авадзваючы тэхнічную супроўнаветранай і супроўнаветранай і хімічнай абароны (СХАД). Тысячы маладых людзей нашай краіны, аб'яднаныя ў 140 аэракубах, вывучаюць без адрыву ад вытворчасці тэхніку лётнай справы і авіявадзючых планераў. Ці можна, нарэшце, звышшы больш наглядна, больш пераканаўчы доказ гераізму працоўных мас і іх бязмежнай адданасці нашай соцыялістычнай радзіме, чым масавае развіццё парашуцкага спорту, які развіваецца Асоавіяхімам сумесна з лётніцкім камсамолам? Намеснік паркома абароны СССР — маршал Советскага Саюза тав. Тухачэўскі ў прамове на другой сесіі ЦКК СССР спецыяльна адзначыў, што ў Асоавіяхіме зроблена звыш 16 тысяч прыжкоў з самалётаў і звыш 800 000 прыжкоў з парашутных вышак. Дапрызнаўшы, сотні тысяч маладых людзей нашай краіны, рыхтуюцца да ўступлення ў рады Чырвонай арміі, вывучаюць ваенную справу ў шматлікіх школах, вузавых пунтах і лагарах Асоавіяхіма.

Але ці можам мы супакоіцца на гэтых дасягненнях? Ні ў якім выпадку, ні на адну мінуту! Асноўным рашучым звязком Асоавіяхіма з'яўляецца яго прызвая арганізацыя — на прадырстве, на ўстаноў, на МТС, у саўгасе, у калгасе, на транс-

парце, у ВНУ. Толькі ўмацаваўшы, яе, зрабіўшы яе сапраўдным выхаваннем і арганізатарам мас, можна дабіцца рашучага ўзняцця якасці ўсёй той практычнай работы, якую праводзіць Асоавіяхім, ажыццяўляючы патрабаванні і запысы саміх працоўных.

Па ўсёй нашай неабдымнай краіне аж да яе самых далёкіх куткоў працоўныя масы адзначаюць сёння 18 гадавіну Чырвонай арміі. На кожным прадпрыемстве, у кожным калгасе і саўгасе яны ставяць перад сабой пытанне: што мы можам і павінны зрабіць, каб абарона нашай краіны была яшчэ мацней. Чым тут, на месцы, мы можам дапамагчы нашай слаўнай Чырвонай арміі?

Ці трэба яшчэ дазваць, што на любым прадпрыемстве, у любым калгасе і саўгасе адным з лепшых паказальнікаў гатаў і справы да Чырвонай арміі і справы абароны з'яўляецца імяна работа Асоавіяхіма, добра пастаўлена работа актывістаў абароны, авіявадзючых без адрыву ад вытворчасці ваеннай справы і тэхнічнай абароны.

Спедам за 18 гадавіну Чырвонай арміі два рашучыя этапы падвядуць вынікі ўсёй арганізацыйнай перабудовы Асоавіяхіма і яго практычнай работы на ўмацаванне абароны краіны. Першым з іх у сакавіку гэтага года з'явіцца К з'езд лётніскага камсамолу, другім — у чэрвені — трэці ўстаноўлены з'езд Асоавіяхіма.

Ленінскаму камсамолу — бліжэйшаму другу Асоавіяхіма, побач з професійнальнымі арганізацыямі, належыць выдатная роля ва ўсёй арганізацыйнай перабудове Асоавіяхіма. Таму зразумела, што і К з'езд лётніскага камсамолу Асоавіяхіма прылучае ўсеагульны спаробніцтва ўсіх сваіх парашуцкіх арганізацый на лепшае правядзенне пераўтварэнняў і аб'яднання членаў і аб'яднана членскіх білетаў, унавагоджваючы лепшых з іх правам парашуцкага камсамольскага моладзі.

18 гадавіна нашай слаўнай любімай Чырвонай арміі паслужыць рашучаму палішэнню ўсёй радзімы Асоавіяхіма і ўмацаванню яе. Пад кіраўніцтвам парт. ЦКК Леніна-Сталіна і нашага вялікага правядыра таварыша Сталіна советскія народныя масы ўзнімучы абароназдольнасць нашай вялікай соцыялістычнай радзімы на яшчэ большую вышыню.

Р. П. ЭЙДМАН.



Завод імя Кірава (Менск) атрымаў парэходны сцяг Асоавіяхіма Саюза ССР за ўзроўню работу Асоавіяхіма на заводзе. 21 лютага на заводзе была арганізавана работа ў супроўгасе з механічным цэхам. Фото Я. САЛАВЕЙЧЫКА.

„ВА УСІМ СВЕЦЕ НЯМА ТАКОІ АРМІІ“ (ПА СЛУПКАХ ЗАРУБЕЖНЫХ ГАЗЕТ)

У мінулым годзе, пасля першамайскага паралу, варшаўскі афіцыйны орган «Газета польска» змясціла карэспандэнцыю, у якой адчувалася дрэнна скрытае здзіўленне, каб не сказаць больш, перад вельмі высокім ростам механізацыі і матэрыяльнай Чырвонай арміі.

«На працягу годзіны мы наглядзілі рух грозных баявых машын. Гэта было вельмі грознае відэафілім. Таго парадку тэхнікі нам не прыходзіла бачыць».

Дума дзімлі пазней ліберальна англійскага «Манчэстэр гардыян» надрукавала вялікую карэспандэнцыю, прысвечаную першамайскаму свята і паралу. У адноўленне ад іншых еўрапейскіх газет, яна пісала не толькі аб чоткім поспеце пехадзінаў Чырвонай арміі, аб бліскучым маршы кавалерыстаў, аб бясплодных калонах сухаземных браняносцаў — танкаў, аб незлічоных советскіх паветраных караблях. Газета заўважыла яшчэ і другое:

«Чырвоныя арміі моцна трымаюць зброю ў руках і, намі здаецца, у выпадку неабходнасці здольны прымяць сваю зброю. Ва ўсім свеце няма яшчэ такой арміі, у якой побач з маладой службовай дысцыплінай панаваў былі былі таварышчэскія адносіны паміж вайсковымі часткамі і рэдакцыя чырвоныя арміі. Ва ўсім свеце няма яшчэ такой арміі, якая з найбольшай чотнасцю ведала, у чым яе заданні, і якая, ідэальна, Чырвоная армія бесперапынна вучыцца, не спыняючыся на дасягнутым. Яна прызначана толькі для мет абароны. Яна здолее адбіць і разбіць ворага, які пасягнуў бы на яе краіну».

Мы прывялі ўзятыя амаль наўгад вытрымкі з замежных газет. Яны сведчаць аб тым, што за граніцай расіе інтарэс да Чырвонай арміі, што буржуазія ўжо не можа ўтаіць ад народных мас неабвержанага факту: у краіне соцыялізма расіе, развіваецца, удасканальваецца, аснашчаецца самай перадавой і свеце тэхнічнай слаўнай пераможнай Чырвонай армія, створаная партыяй большавікоў, вышчаваная вялікім Сталіным, кіруемая жалезным маршалам Кліментам Варашчылавым.

Калі некалькі дзён таму назад ў тэсе спрэчак у французскай палатэ дэпутатаў аб ратыфікацыі франка-советскага пакту выступіў прамы дэпутат Фернан Ларан і сказаў прамову, у якой, побач з іншымі, падобранымі да белгавардэйскага пампінскага «довадзіла», існаваў па адрасу Чырвонай арміі, заявіўшы: «Я сумняваюся ў бяздольнасці большавіцкіх узброеных сіл, — у зале ўназаля хвала абурэння. Чуніся воклічы: «машыні», «гітлераўскі агент!». Азінь з соцыялістычных дэпутатаў, падняўшыся з месца, крыкнуў: «Хачу-бы і бачыць, як вышы берлінскія гаспадары рымунчы спрабавань советскую бяздольнасць! Дакладчык па пытанню ратыфікацыі пакту Арыя Торсе кінуў рэпліку: «Ваенная з вамі не згодны».

Тут да рэчы ўспомніць аб артыкулах Арыя да Кірліска, відавочнага французскага реакцыянага дзеяча. Пабыўшы ў СССР, да Кірліска напісаў у газете «Эко да» серыю артыкулаў, у якіх ён не мог не прызнаць магучасці Чырвонай арміі. Да Кірліска — былі лётчыкі. Ён прымаў удзел у баявых аперацыях у часе імперыялістычнай вайны, добра ведае авіяцыйную справу. У яго артыкулах, не глядзячы на непрыязнь, што прабаваецца з кожнага рада реакцыянера і, вярнуцца к соцыялістычнай краіне, к диктатуры пролетарыята, даць пашана к советскаму паветранаму флоту. Гэтыя людзі разумюць мову сіл!»

«Большавікі адчуваюць ябву ў паветры, як і родныя стыхіі, — пошу да Кірліска. — Было-б недарэчна неадзначыць советскую авіяцыю, бяспрачна, «Германскі фашызм, японская ваенныя рывуца да вайны. Калі да гэтага часу Германія і Японія не напалі на соцыялістычныя краіны, то гэта толькі дзякуючы таму, што Чырвоная армія ўнуша захаваным страх», — пісала французская газета «Эр Нувель».

Працоўныя масы Саюза, пролетары ўсёх краін напоўнены патрыятычнай і гордасці за сваю Чырвоную армію, вярнага вяртаючы свяшчэннай і неаддзяльнай советскай зямлі. Наша армія — гэта «таквая сіла, супроў якой не застаць ніякай інтэрвенцыя» (Варашчылаў). Найбольш цвярозая і прарозлівая буржуазная каліткі ўсёвай гэта. Фашысцкія інтэрвенты, «дэалягі» захавалі советскіх зямель ўсёвай гэта... на сваёй спіне, калі адважыцца напасці на краіну соцыялізма.

ЗАЦВЕРДЖАНЫ ПРАКТЫ АФАРМЛЕННЯ ПАЛАЦА ПІОНЕРАЎ І ОКЦЯБРАТ У ПАСЯДЖЭННІ СОВЕТА ПРЫНІАУ УДЗЕЛ ТАВ. Н. Ф. ГІКАЛО.

21 лютага ў сакратара ЦК КП(б)Б тав. Валковіча адбылося пасяджэнне Совета сядзённасі Судавінітву палатэ піонераў і окцябрат. У пасяджэнні прыняў удзел сакратар ЦК КП(б)Б тав. Гікало, які дэтална азнаёміў з практыкай афармлення ўнутраных пакоў палатэ.

Галоўны архітэктар будавінітву тав. Воцнаў пазнаёміў таварышоў Н. Ф. Гікало, Д. І. Валковіча і членаў Совета з макетамі залы глядачоў, лабараторыі і інш. Тав. Гікало даў пад канкрэтныя ўказанні па прадстаўленых макетах, асабліва па афармленню залы глядачоў.

ДА 18-Й ГАДАВІНЫ ЧЫРВОНАЙ АРМІІ

Прэзідыум ЦПСБ вынес пастанову ў сувязі з 18-годдзем АБВШ. Устаў камандзіраму, начальніку і курсантам складу школы авіявадзючых падляга ад імя рабочых і працоўных БССР, аб'яднаных у профсаюз. Прэзідыум ЦПСБ унагародуў прымаці і камандзіраў палатручымі і курсантам школы авіявадзючых і курсантам школы.

21 лютага ў цэнтральным совете вынаходзіў адбыць збят вынаходзіў, прадуцых у галіне абароны, разам з вынаходзіў вайсковых частей, прысвечаных 18-годдзю Чырвонай арміі. Збят засадуў дэжурны аб выніках вынаходзіў работ.

Лепшыя вынаходзіў вайсковых частей тт. Вуройта, Карацкевіч, Шапавалы, Грыгор'ю, Мішэню і Сіпанаў прэчаваны камітэтам палатручым. Цэнтральны совет вынаходзіў авіявадзю 1 000 руб. на абсталяванне габітэна вынаходзіў у АБВШ.

У саўгасе «Малада гвардыя», Кругліскага раёна, арганізавалі стракоўны турток, у які ўступіў 15 чалавек. Планерны турток саўгаса «Комунар», Усерайскага раёна, арганізавалі таварышы Куро Варашчылаў і інш.

ПЛЕНУМ ВІЦЕСНАГА ГОРСОВЕТА, ПРЫСВЕЧАНЫ ГАДАВІНЕ ЧЫРВОНАЙ АРМІІ

ВІЦЕСК, 22 лютага. (Мер. «Звязды»). Сёння ўвечары ў Памішанскім Белдзяржтэатра адбыўся ўрачысты пленум горсовета сумесна з прадстаўнікамі партыйных, камсомольскіх, профсаюзных арганізацый і вайсковых частей, прысвечаны XVII гадавіне Чырвонай арміі. З дакладам аб гаданіне РСЧА выступіў камандзір-камісар 38-скага корпуса камдэў тав. Саватэў.

15-ГОДДЗЕ МЕНСКАГА БУДАВІНЧАГА ТЭХНІКУМА

Сёння сфаінаецца 15 год з дня арганізацыі менскага дзяржаўнага будавініччага тэхнікума. У ім з'яўляюцца 600 студэнтаў. Тэхнікум даў дзень наваму будавініччаму каля 2 тысяч спецыялістаў. Многія з іх працуюць араз інжынерамі, аб'яднаныя вучоў у вышэйшых тэхнічных навуцальных установах.

МАРАЗЫ

Усю тэрыторыю БССР «ахладна мразамі мразамі». Ноччу перад 22 лютага ў Менску было 26 градусаў холаду, у Полацку тэрмометр паказаў 25 градусаў ніжэй нуля, у Магілёве 24 градусаў, Жыткавічах — 23, Гомелі — 22. Па даных бюро надвор'я, такіх-ж мразам утрымаюцца 23 і 24 лютага. Папярэдняя трэба чакаць пачынаючы з 25 лютага.

СЕНІА У КІНО

«ЧЫРВОНАЯ ЗОРКА» — гуканый фільм «Маршэра руды»; «ПІОНЕРАРЫ» — дакументальны гуканый фільм «Барацтва за Кіев»; «ІНТЭРНАЦЫЯНАЛ» — гуканый фільм «Песня аб ішачоці»; «СПАРТАК» — «Цікі Дон».



У дасоры. (Саауфотэ)

ПАДАРУНАК СТАРОГА КАЗАКА

МАСКВА, 21 лютага. (БЕЛТА). Стары казак — бацька ўзнагароджанага ордэнам працоўнага чырвонага сцяга старшыні калгаса імя Калініна, Паўночна-Донскага акругі, Кірыла Мефодзеўскага Угравава прышоў к сваёму зяці, у сьнегу і перадаўшы аму зваў імянную зброю, сказаў:

604 ТОНА ЗА ЗМЭНУ

СТАЛІНО, 21 лютага. (БЕЛТА). Майстар адбойнага малатка — ордэнаносца т. Аршокоў, як влоца, даў таварышу Сталіну слова вырубіць за змену 600 тон вугалю.

ПРЫГАВОР ПА СПРАВЕ АБ ПАРУШЭННІХ ПРАВІЛ ПА ТЭХНІЦЫ БЕЗАПАСНАСЦІ НА ЯПОНСКОЙ КАМЦЭСІ НА СА ХАЛІНЕ

7 студзеня 1936 года народны суд горада Александрэўска, Сахалінскай вобласці, разгледзеў справу аб сістэматычных парушэннях правілаў па тэхніцы безапаснасці на японаскай камцэсі таварыства Асудзьяні: тт. Мурата Сейтаро, дэспятікі шахты, да ітэрнаў фу ў 600 руб. за тое, што не прыняў неабходных паветраных ітэструкцый мер па ўмацаванню мацаваннага ітэраку № 2. У рэзультате 3 мая 1935 года здарыўся абвал, якім на смерць задушыў рабочага Назавакі, тт. Хаматуба-Токаі і да ітэрафу ў 600 руб. за тое, што не прыняў з'яўляючыся дэспятікі шахты, аўдзьяні да камцэсінага таварыства грамадзянска іску па сваёй ўтрыманне. (БЕЛТА).

ПАСЛЯ ПЕРАМОГІ НАРОДНАГА ФРОНТА У ІСПАНІІ

Масавы рух за амністыю палітзняволеным

ПАРЫЖ, 21 лютага. (БЕЛТА). Як паведамылі мадрыдскія ітэраспандэты газеты «Пары сугар», пад напівкам масавага руху за вызваленне палітзняволеных урад прыняў рашэнне абавіяць амністыю ў сувязі са зважэннем парламента.

У ачынны дні ў радзе гарадоў, у тым ліку ў Мадрыда, адбыліся дэманстрацыі за вызваленне палітзняволеных палітэра прэзідэнтам рэспублікі Замора. Амністыя папыраецца на аўдзьяні і на каючых суда на палітэра і соцыяльных зважэнствах. Дэкрэт уступіў у сілу.

ВЫДАН ДЭКРЭТ АБ АМНІСТЫІ

ПАРЫЖ, 22 лютага. (БЕЛТА). Як паведамылі з Мадрыда, дэкрэт аб вызваленні палітэра рэспублікі Замора. Амністыя папыраецца на аўдзьяні і на каючых суда на палітэра і соцыяльных зважэнствах. Дэкрэт уступіў у сілу.

ПА ЯПОНСКОЙ УКАЗЦЫ

БЕІІН, 22 лютага. (БЕЛТА). Ітэраспандэты ўладзі адкрыта заявілі, што будучы прыняты палітэра зважэнныя меры супроў «студэнтскіх беспарадкаў» (імяні камуна, супроў антыяпонскага руху студэнтаў). Бейліскае ўладзі атрымаў тэлеграму ад генерала Хо Ітэіна і міністра асесі Ван Шы-тэ, якая прамову распусціць бейліскае студэнтскае саюз, як «арганізацыю нелегальную, у якой пануюць камуністы».

Вайна ў Абісініі

АДЫС-АБЕБА, 20 лютага. (БЕЛТА). У баях на паўночным фронце ў Эндэрта на паўднёвы ўсход ад Макало абісініі панеслі значныя страты. Італьянцы ўдарылі па стэку войск раса Мудугет і аб'яднаных войск раса Каса і раса Сейома, якія займаюць Тэм-біен.

якую атрымаў ва ўзнагароду за царскую службу. Гэта ўзнагарода воль ужо 18 год грыбе і коле мну сэрца. Іхлай старажытнага казак імя Калініна, Паўночна-Донскага акругі, Кірыла Мефодзеўскага Угравава прышоў к сваёму зяці, у сьнегу і перадаўшы аму зваў імянную зброю, сказаў:

«Сын мой! У хуткім часе святая доблесных чырвоных байцоў. Я перадаю табе імянную шапку, якую атрымаў ва ўзнагароду за царскую службу. Гэта ўзнагарода воль ужо 18 год грыбе і коле мну сэрца. Іхлай старажытнага казак імя Калініна, Паўночна-Донскага акругі, Кірыла Мефодзеўскага Угравава прышоў к сваёму зяці, у сьнегу і перадаўшы аму зваў імянную зброю, сказаў:

Гэта абавязальства ён з гонарам вынаў. Сёння сцэніфіцыя ў шахты «Качагарка», тэраста «Аршэвугаль», тав. Аршокоў вырубіў за змену 604 тон вугалю. Гэта абавязальства ён з гонарам вынаў. Сёння сцэніфіцыя ў шахты «Качагарка», тэраста «Аршэвугаль», тав. Аршокоў вырубіў за змену 604 тон вугалю.

КІНЦЕ ДУМАЦЬ, ГЕНЕРАЛЫ

Словы С. Алімава

Музыка М. Іванова

Бадзёра

КІНЦЕ ДУМАЦЬ ГЕНЕРАЛЫ

АБ ПА-ХО-ДЗЕ НА МАС-КВУ АД КАЎ

КА-ЗА ДА БАЙ-КА - ГА ПА-КА - ПРЫПЕЎ

ВАС-КУ ВАС ПАР-ВУЦЬ СІ-ЦЕ ЗНЭ-БА СА-МА-

ДЕ-ТЬ, СІ БАЙ-ЦЬ НА УСЕ ШТЫ-ХІ!

ЗЕ-ТРА-ШЧЭ-НІ КУ-РА-МЕ-ТЬ,

У БОІ І - ДУЦЬ БОЛЬШЭ-ВІ - КІ

ЗЕ-ТРА-ШЧЭ-НІ КУ-РА-МЕ-ТЬ

У БОІ І - ДУЦЬ БОЛЬШЭ-ВІ - КІ

Кінець думаць, генералы, аб походе на Москву. Ад Каўказа да Байкала па кавалку вас паручу. Прыпеў: Віне з неба, самалёты, бі, байцы, на ўсе штыкі! Заграшчэй кулямёты, — у бой ідуць большавікі.

2 разы Мы з лобой бядою знаёмі, Вогагаў развеем ў дым.

Мы сваёй зямлі ні пядзі Ні за што не аддаём. Прыпеў: Наша армія са сталі, Нашы горныя страі, Родны наш таварыш Сталін, Усе на варце мы стаім. Прыпеў: Пераклаў з рускай М. ЦІХАНОВІЧ.